

Альпенскі дыялектны слоўнік

Гэты слоўнік – першая спроба захавання моўных скарбаў народу, часцінкай якога з’яўляюцца і жыхары в. Альпень, што на Століншчыне. У яго ўвайшлі дыялектныя слова, якія, як правіла, значна альбо вельмі значна адрозніваюцца ад агульнапрынятых літаратурных. Не ўключаны ў слоўнік слова, якія ад беларускіх літаратурных адрозніваюцца вельмі мала. Напрыклад, не ўвайшлі ў слоўнік дзеясловы, неазначальная форма якіх у беларускай мове заканчваецца на *-ць*, а ў альпенскай гаворцы на *-ть*. Гэта слова тыпу *шукаць* – *шукать*, *рабіць* – *робітъ*, *насіць* – *носіць* і г. д. Для альпенскай гаворкі характэрна оканне, а не аканне. Такія слова таксама ў слоўніку не прыводзяцца, таму што ў такім выпадку слоўнік быў бы вялікі памерам, але мала адрозніваўся б ад слоўніка літаратурнай беларускай мовы. Напрыклад, няма слоў тыпу *карова* – *корова*, *галава* – *голова* і т.п.

АЛЬПЕНСКІ ДЫЯЛЕКТНЫ СЛОЎНІК

Дзеясловы пададзены ў неазначальнай форме, назоўнікі – у назоўным склоне адзіночнага ліку.

Усе слова ілюструюцца прыкладамі з мясцовай гаворкі.

Слоўнік складзены на базе картатэкі слоў, што сабралі вучні 7-9 класаў Альпенскай няпоўнай сярэдняй школы пад кіраўніцтвам настаўніка школы Івана Ляшкевіча.

Работа гэтая зроблена з мэтай адраджэння цікавасці да роднай мовы, з надзеяй, што яна будзе патрэбная настаўнікам, вучням, краязнаўцам і ўсім, хто любіць і шануе роднае слова, свой край, сваю малую Радзіму.

I. Ул. ЛЯШКЕВІЧ
настаўнік Альпенскай БШ

Прынятая скарачэнні:

- абразл. – *абразлівае*
выкл. – *выклічнік*
груб. – *грубае*
жс. – *жсаночы род*
займ. – *займеннік*
зак. – *закончанае трыванне*
зб. – *зборны назоўнік*
зневажж. – *зневажальнае*
ляянк. – *ляянкавае*
м. – *мужчынскі род*
мн. – *множсны лік*
н. – *ніякі род*
незадав. – *незадавальняльнае*
незак. – *незакончанае трыванне*
пагард. – *пагардлівае*
перан. – *пераноснае значэнне*
прым. – *прыметнік*
прыназ. – *прыназоўнік*
прысл. – *прыслоўе*
часц. – *частціца*
экспр. – *экспрэсійнае*